

*Беларускі дзяржаўны педагогічны універсітэт  
імя Максіма Танка*

УДК 415.6 : 808.03

**РЖАВУЦКАЯ МАРЫНА СЯРГЕЕЎНА**

**ПЕРАКЛАД СИНТАКСІЧНЫХ КАНСТРУКЦІЙ  
З БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ НА РУСКУЮ  
(на матэрыяле твораў Івана Мележа)**

10.02.01 -- беларуская мова  
10.02.02 - руская мова

**Аўтарэферат дысертацыі  
на атрыманчэ вучонай ступені кандыдата філалагічных навук**

*Mінск -- 2000*

Работа выканана на кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагогічнага універсітэта імя Максіма Танка.

Навуковы кіраўнік -- доктар філалагічных навук,  
прафесар Яўневіч М.С.

Афіцыйныя апаненты: доктар філалагічных навук,  
прафесар Сянкевіч В.І.,  
кандыдат філалагічных навук,  
дацэнт Валочка Г.М.

Апаніруючая арганізацыя — Мазырскі дзяржуні  
педагагічны інстытут  
імя Н.К. Крупскай

Абарона адбудзеца "16" чэрвень 2000 года ў 14 гадзін на пасяджэнні савета па абароне дысертаций К 02.21.01 у Беларускім дзяржаўным педагогічным універсітэце імя Максіма Танка (220809, г. Мінск, вул. Савецкая, 18, тэл. 268-79-27, ауд. 482).

З дысертациій можна азнаёміцца ў бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага педагогічнага універсітэта імя Максіма Танка.

Кутэрэферат разасланы "\_\_\_" 2000 г.

Вучоны сакратар савета  
па абароне дысертаций

П.А.Міхайлаў

## АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ

Актуальнасць даследавання. Вывучэнне функцыянальных адпаведнікаў перакладу да сінтаксічных канструкцый арыгінала, даследаванне тыпаў, а таксама прычын перакладчыцкіх трансфармацый пакуль што не атрымалі належнага тэарэтычнага асэнсавання ў беларускай філагогіі, хоць за апошнія дзесяцігоддзі і з'явіліся працы, прысвежаныя праблеме перакладу мастацкага тэксту. У навуковых даследаваннях асвятляючыя пытанні гісторыі і тэорыі пераклада (П.І.Копаней), узіміаючыя праблемы мастацкага пераклада з блізкароднасных моў (беларускай, рускай, украінскай) (Р.І.Рагойша, А.В.Шыдлоўскі, А.Яскевіч). Падрыхтаваны манаграфіі і дысертатыўныя, у якіх аналізуецца вобразныя сродкі і спосабы перафразы іх у рускіх перакладах на матэрыяле твораў Янкі Брыля (Г.М.Трыпуціна), Уладзіміра Караткевіча (В.І.Іўчанкаў), да падавана лексічная інтэрферэнцыя ў кантэксце перакладу беларускай паэзіі на рускую мову (А.А.Гіруцкі). Праблеме перакладу дзеяціў членікаў словазлучэнняў з беларускай мовы на рускую прысвежана ёсць сертактычнае даследаванне Г.М.Валочкі. Аднак комплекснае апісанне беларускіх канструкцый на ўзоруны словазлучэнняў іх функцыянальных рускіх адпаведнікаў яшчэ не праводзілася. Прадметам спедыяльчага даследавання не былі і канструкцыі на ўзоруны сказаў іх трансфармацыі ў перакладах на рускую мову. Недастатковая распрацоўканасць пытанняў, звязаных з вывучэннем арыгінала і перакладу, і абумовіла выбар тэмы нашага дысертактычнага даследавання.

Выяўленне функцыянальных адпаведнікаў у мове перакладу да адзінак арыгінала – адна з асноўных задач сучаснага перакладазнаўства. Параўнанне канструкцый арыгінала і перакладу дазваляе высьветліць некаторыя спецыфічныя, не адзначаныя раней рысы функцыяновання адзінак. Факты, якія параўноўваюцца, знаходзяцца ў аднолькавых умовах, выконваюць адну і туго ж функцыю, што дазваляе больш дакладна вывесці пастаянныя, варыянтныя і трансфармаваныя адпаведнікі да словазлучэнняў, выявіць прычыны трансфармавання канструкцый.

Актуальнасць даследавання абумоўлена тэарэтычным і прыкладным значэннем праблем, звязаных з пытаннямі мастацкага перакладу з блізкароднасных моў, прагматычнай значнасцю выяўленых відаў функцыянальных адпаведнікаў, тыпаў і прычын перакладчыцкіх трансфармацый.



Мэтазгоднасць звароту да твораў Івана Мележа прадыставана наступнымі фактамі: Іван Мележ -- агульнапрызнаны майстар слова; удумлівае выкарыстанне слова, разнастайных выяўленчых сродкаў робяць мову мележаўскіх твораў непаўторна выразнай; творы Мележа ў дастатковым аб'ёме перакладаліся на рускую мову рознымі аўтарамі, у тым ліку і самім пісьменнікам.

**Сувязь работы з буйнымі навуковымі праграмамі, тэмамі.**  
Работа выканана ў межах навуковай тэмы "Слова, фразеалагізм, словазлучэнне ў кантэксце" (№ дзярж. рэгістр. 19961536), якая распрацоўваецца на кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ імя Максіма Танка і запланавана на 1996 - 2000 гг.

**Мэта і задачы даследавання.** Мэтай дысертцы ёсць з'яўляенне парадынальны аналіз сінтаксічных канструкцый арыгінала на ўзроўні словазлучэння і сказа і сродкаў перадачы іх у перакладзе на рускую мову.

**Асноўныя задачы даследавання:**

- выявіць функцыянальны адпаведнік да прыназоўнікаў і бесприназоўнікаў канструкцый на ўзроўні словазлучэння пры перакладзе тэксту з беларускай мовы на рускую;
- прааналізаваць віды і чадціды магчымых функцыянальных адпаведнікаў-словазлучэнняў у сказе мовы;
- вызначыць тыпы трансфармацый пры перакладзе на рускую мову беларускіх канструкцый на ўзроўні сказа;
- даць структурную і семантычную характарыстыку выяўленым тыпам трансфармацый у сказе;
- установіць прычыны і абумоўленасць трансфармацый сказаў пры перакладзе іх на рускую мову.

**Аб'ект і прадмет даследавання.** Аб'ектам даследавання паслужылі творы Івана Мележа і пераклады іх на рускую мову рознымі аўтарамі (Н.Кіслікам, Дз.Кавалёвым, Т.Залатухінай, М.Гарбачовым і ін.). Прадмет даследавання — сінтаксічныя канструкцыі (словазлучэнні і сказы) арыгінала і сродкі іх перадачы на рускую мову. Усяго прааналізавана 1500 адзінак.

**Гіпотэза.** Пераклад як працэс немагчымы без трансфармавання адзінак, у тым ліку і сінтаксічных, таму ўзнаўленне словазлучэння арыгінала пры перакладзе на рускую мову патрабуе ўжывання, акрамя пастаянных і варыянтных, трансфармаваных адпаведнікаў, а ўзнаўленне сказа -- разнастайных тыпаў трансфармацый, у тым ліку і комплексных.

**Метадалогія і методы праведзенага даследавання.**  
Метадалагічнай асновай даследавання з'яўляюцца агульнанавуковыя палажэнні: сістэмны падыход пры аналізе моўных фактаў, выкарыстанне

практыкі ў якасці крытэрыя ісціны. У працэсе аналізу фактычнага матэрыялу выкарыстоўваецца пераважна парадыгнальны метад. Пры неабходнасці прымяняеца лінгвістычны каментарый, лінгвістычны эксперымент, структурны аналіз моўных адзінак, стылістычны аналіз.

**Навуковая навізна і значымасць атрыманых вынікаў.** Хоць у беларускім мовазнаўстве і ёсьць работы па тэорыі мастацкага перакладу, аднак доўгі час адзіным аўектам вывучэння былі толькі факты лексікалогіі, фразеалогіі, стылістыкі. Адсутнічаюць даследаванні па многіх граматычных пытаннях перакладу.

У дысертатыўнай працы на матэрыяле арыгінала і перакладу аналізуюцца розныя віды словазлучэнняў беларускай мовы і іх магчымыя функцыянальныя (варыянтныя і трансформацыйныя) рускія адпаведнікі, даследуюцца асаблівасці функцыянальных зменаў у арыгінале і перакладзе, разглядаюцца разнастайчыя перакладчыцкія трансфармацыі ў сказе. Вынікі даследавання ў поўнай ступені будуть салдзейнічаць больш дакладнай і глыбокай распрацоўцы тэарэтычных пытанняў мастацкага перакладу ў межах бліжэйшых моў.

**Практычная значымасць атрыманых вынікаў.** Канкрэтныя моўныя факты, прааналізаваны ў дысертатыўнай працы, і зробленыя на аснове аналізу вывады і абавязковы будуть спрыяць далейшаму ўдакладненню практычных пытанняў перакладу з беларускай мовы на рускую, знайдуць прыложение у лексікаграфічнай працы -- пры складанні перакладнога беларуска-рускага слоўніка. Матэрыялы даследавання могуць быць выкарыстаны ў практыцы выкладання курса сучаснай беларускай літаратурнай мовы, пры падрыхтоўцы вучэнага дапаможніка па парадыгнальной граматыцы беларускай і рускай моваў, а таксама пры распрацоўцы адпаведных раздзелаў стылістыкі, культуры мовы і чыністкінага аналізу мастацкага тэксту, у спецкурсах і спецецинарах па названных дысцыплінах, пры напісанні курсавых і дипломных прац.

#### **Асноўныя палажэнні дысертатыўнай працы, якія выносяцца на абарону:**

1. Выбар і ўжыванне функцыянальных рускіх адпаведнікаў да словазлучэнняў беларускай мовы абумоўлены: а) нацыянальнай спецыфікай словазлучэння арыгінала, б) наяўнасцю ў мове перакладу некалькіх сінанімічных адпаведнікаў да кампанентаў словазлучэння арыгінала, в) адсутнасцю ў мове перакладу адпаведніка да аднаго з кампанентаў словазлучэння.

2. Словазлучэнні арыгінала могуць поўнасцю або часткова суадносіцца з адпаведнікамі перакладу, прычым частковая суаднесенасць словазлучэнняў арыгінала і адпаведніка перакладу патрабуе асаблівой увагі ад перакладчыка, паколькі яе ігнараванне можа

прыводзіць да семантычнай, стылістычнай і семантыка-стылістычнай неадпаведнасці арыгінала і перакладу.

3. Правільнасць выбару адпаведніка перакладу да словазлуччэння арыгінала садзейнічае дакладнай перадачы зместу і стылю апошняга.

4. При перакладзе сказа з беларускай мовы на рускую, як правіла, выкарыстоўваюцца пэўныя трансфармацыі -- замены, дабаўленні, пропускі.

5. Граматычныя трансфармацыі ў сказе абумоўлены несупадзеннем у граматычнай, лексічнай і словаўтаральнай сістэмах абедзвюх моў; лексіка-граматычныя трансфармацыі выкліканы своеасаблівасцю мовы арыгінала, адметнасцю мовы перакладу, асаблівасцямі перакладчыцкага ўспрымання зместу сказа.

6. Ступень адпаведнасці сказаў арыгінала і сказаў перакладу залежыць ад тыпу і абумоўленасці выкарыстанай трансфармацыі.

**Асабісты ўклад саіскальніка.** Дысертация з'яўляецца самастойным даследаваннем аўтара, створаным на уласна сабраным і сістэматyzаваным фактычным матэрыяле.

**Апрабацыя вынікаў дысертациі.** Аспірантская палажэнні і вынікі даследавання дакладваліся на наўковых сесіях прафесарска-выкладчыцкага складу Беларускай дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка (1990, 1996), на наўкова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных ўніверсітэта (1991). Дысертация аблімпійкаўвалася на пасяджэннях кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ імя Максіма Танка (1991, 1997, 2000).

**Апублікаванасць вынікаў.** Па тэме дысертациі апублікавана шэсць артыкулаў, з іх 3 артыкулы -- у наўковых выданнях, 2 -- у зборніку наўковых артыкулаў, 1 -- у наўкова-метадычным часопісе. Агульная колькасць старонак публікаций -- 45.

**Структура і аб'ём дысертациі.** Дысертация складаецца з уводзін, агульнай і аргументыстыкі работы, дзвюх глаў, заключэння, спіса выкарыстаных крыніц -- крыніц даследавання (16 найменніёў) і тэрміннай літаратуры (139 найменніёў). Аб'ём дысертациі -- 115 старонок машиналічнага тэксту, з іх 103 старонкі займае асноўны тэкст, 12 старонак -- спіс выкарыстаных крыніц.

## АСНОЎНЫ ЗМЕСТ ДЫСЕРТАЦЫИ

Ва ўводзінах даецаха харектарыстыка даследавання па праблеме перакладазнаўства ў беларускай філагії, акрэсліваюцца аспекты вывучэння перакладчыцкай дзейнасці, аналізуецца разнастайныя

работы, прысвечаныя гісторыі і тэорыі мастацкага перакладу, даследаванні лінгвістычнага і літаратуразнаўчага напрамку.

У першай главе "Словазлучэнні беларускай мовы і іх функцыянальныя рускія адпаведнікі" разглядаецца пытанне класіфікацыі функцыянальных адпаведнікаў у лінгвістычнай літаратуры (першы раздзел), вызначаюча методыка даследавання сінтаксічных канструкцый у арыгінале і перакладзе (другі раздзел), аналізу юца пастаянная, варыянтная і трансфармаваныя адпаведнікі перакладу да словазлучэння арыгінала (адпаведна трэці, чацвёрты і пяты раздзелы).

Тэорыя перакладу як навуковая дысцыпліна грунтуюцца на лінгвістычнай аснове, якой з'яўляеца парадуальнаяе вывучэнне мноўных фактав, выяўленне пэўных адпаведнікаў мовы перакладу і аздзінак арыгінала. Перакладчыцкая адпаведнікі -- гэта слова, словазлучэнні, іншыя адзінкі арыгінала і перакладу, якія перадаюць адзінкі вы (або адносна аднолькавы) аб'ём інфармацыі ці з'яўляюцца функцыянальна раўназначнымі. Усе перакладчыцкія адпаведнікі да словазлучэння можна падзяліць на некалькі тыпаў: пастаянны адпаведнік -- абсолютна адпаведная значэннем і функцыяй адзінка, улыўненне якой не залежыць ад кантэксту; варыянтны адпаведнік -- адночная адпаведная адзінка перакладу, якая выбіраеца з сінанімічнага раду да словазлучэння арыгінала; трансфармаваны адпаведнік -- непастаянная адзінка, выкарыстанне якой дыктуеца ўльявам лінгвістычных і экстралінгвістычных фактараў (адсутнасцю пастаянных або варыянтных адзінак у мове перакладу, неадгычымасцю выкарыстання іх пры пабудове тэксту, мастацкім стылем арыгінала, творчай манерай перакладчыка і інш.). Названая класіфікацыя паслядоўна паказвае залежнасць выбару кожнага з адпаведнікаў а: а) аб'ёму значэння арыгінала (у поўным ці няціцім або ёму значэнні арыгінала ў тэксле перакладу); б) узору ўзораў ёння адзінкі арыгінала ў тэксле перакладу (аналагічны -- на ўзору словазлучэння або неаналагічны -- на ўзоры слова, сказа); в) ступені разчліненасці выкарыстання адзінкі перакладу для перадачы пэўнай інфармаціі арыгінала.

Каліло адзначана, тэорыя перакладу фактычна грунтуюцца на парадуальной лінгвістыцы, таму выбар парадуальнага методу для даследавання сінтаксічных канструкцый арыгінала і перакладу не з'яўляецца выпадковым. Парадуннанне як метод аналізу арыгінала і перакладу мае шэраг спецыфічных асаблівасцей: па-першае, дазваляе выяўвіць кантэкстуальныя рэалізацыі сістэмных адрозненняў, высветліць сам механізм перакладу як працэсу; па-другое, дапамагае вызначыць сукупнасць унутрымоўных і экстралінгвістычных фактараў, якія рэгулююць перакладчыцкі выбор.

Прынцыпова важным для методыкі даследавання сінтаксічных канструкцый арыгінала і перакладу з'яўляеца выбар зыходнай пазыцыі парапінання. Паколькі прадметам вывучэння выбраны сінтаксічны канструкцыі -- словазлучэнне і сказ, то на першы план выступаюць фармальныя адрозненні, а потым — адрозненні функциянальна-семантычныя. Сінтаксічны адзінкі парапіноўваюцца пераважна такім чынам: фармальная структура, семантычная напоўненасць, стылістычная маркіраванасць, функциянальны аспект. Да сінтаксічных канструкцый арыгінала, якія маюць некалькі адзінак перакладу, падаюцца схемы міжмоўнай судненасці.

Назіранні над арыгіналам і перакладам твораў І.Мележа зведчышь, што часта словазлучэнні беларускай і рускай моў не толькі і раўназначныя па семантыцы і функциі, але і ідэтычныя па структуре. Поўнае супадзенне назіраецца і ва ўжыванні некаторых прыназоўнікаў, і ў склонавай форме залежных слоў. Аднак, як вядома, прыназоўнікавыя і беспрыназоўнікавыя словазлучэнні арыгінала іх пастаянныя адпаведнікі ў мове перакладу могуць адрознівацца склональной формай залежнага слова (пры парапінанні беспрынаўніковых словазлучэнняў), прыназоўнікам і склонавай формай залежнага слова (пры парапінанні прыназоўніковых словазлучэнняў). Такім чынам, можна гаварыць пра дзве разнавіднасці пастаянных адпаведнікаў да словазлучэнняў білікародненай мовы: а) пастаянны адпаведнік, што супадае з адзінкай арыгінала лексічным зместам і граматычнай формай; б) пастаянны адпаведнік, які пры супадзенні з адзінкай арыгінала паводле лексічнага значэння адрозніваецца ад яе граматычнай формай. Сярод словазлучэнняў, што маюць пастаянныя адпаведнікі другой разнавіднасці і якія ўжываюцца перакладах твораў І.Мележа на рускую мову, назавём адзінкі тыпу: *падз каваўшы Дамецісе -- поблагодарив Даметиху, жсанюся таію -- женюсь на тебе, пасміхвалася з трывогі -- посменчыць на д тревогой, хварэу на туберкулёз -- болел туберкулёзом, сказ ў да Мані -- сказал Мане, пагнаў па руках (халадок) -- прогнал по рукам* ('холадок'). Названыя беспрыназоўнікавыя адзінкі адрозніваюцца склонавай формай залежнага кампанента, а прыназоўнікавыя -- склонавай формай залежнага кампанента, прыназоўнікам і склонавай формай залежнага кампанента.

Наяўнасць пастаяннага адпаведніка да пэўнай адзінкі арыгінала не выключае магчымасці ўжывання ў практэсе перакладу іншых сродкаў, што абумоўлена разнастайнымі фактарамі, напрыклад, заменай галоўнага слова ў словазлучэнні: *Ганна пакпіла з сябе...* (Подых навальніцы). -- *Ганна смущэнно упрекнула себя...* ...*Дубадзел гаварыў да Башлыкова* (Завеі, снежань). -- ...*Дубодзел объяснял Башлыкову*.

Ужыванне іншага галоўнага кампанента прыводзіць да семантычнай неадпаведнасці адзінак арыгінала і перакладу.

Магчымасць ужывання некалькіх варыянтных адпаведнікаў для перадачы пэўнага прыназоўнікам слова злучэння арыгінала выкліканая наяўнасцю сінанімічных кампанентаў у мове перакладу, перш за ўсё прыназоўнікаў, якія ўдакладняюць значэнні склоняў назоўнікаў (займеннікаў), узбагачаюць гэтыя значэнні разнастайнымі сэнсавымі адценнямі.

Варыянтнасць, звязаная з выбарам адпаведніка з прыназоўнікам у мове перакладу, харектарызуецца шматпланавасцю і прайўляєща найперш у семантыцы прыназоўніка. Назіранні сведчаць: сістэм' значэнняў, для выражэння якіх служыць пэўны прыназоўнік, можа адрознівацца ад сістэмы значэнняў сінанімічнага яму прыназоўніка ў мове перакладу, а таксама і прыназоўніка арыгінала. Важнасць варыянта залежыць ад канкрэтнага значэння, для выражэння якога служыць прыназоўнік у кантэксле. Кожны прыназоўнік здзеліваўся за пэўным склонам і ў спалучэнні з ім выражае разнастайныя сэнсы адносіны. Так, найбольшай структурнай разнастайнасцю мае мнагазначнасць харектарызуюцца прыназоўнікамі слова злучэнія, якія служаць для выражэння просторавых адносін.

Словазлучэнні з прыназоўнікам *каля (ля)* абазначаюць месца ў непасрэднай або адноснай блізкасці да прадмета. Калі немагчыма высветліць, якую блізкасць *абазначае* словазлучэнне з названным прыназоўнікам (непасрэдную або адносную), перакладчыкі твораў І.Мележа часцей ужываюць адпаведнікі з *возле, около*: *Вячэралі калія вогнішча, на траве (Мінскі апраклімак).* -- Ужынали *возле костра, на траве. Людзі стаялі, сядзялі і калія сельсовета (Людзі на балоце).* -- Люди *стояли, гомонили и около сельсовета.* При абазначэнні словазлучэннем *каль (ля)* непасрэднай блізкасці да прадмета ў перакладах супрацьствуюць як правіла, адпаведнікі з прыназоўнікамі у і рядом с: ...*людзі стаялі калія варот...* (Людзі на балоце). -- ...Люди *стояли у воротах.* Уесь дзень [Васіль] то *стаяў калія агенца, то сланяўся у кутка ў куток (Людзі на балоце).* -- Весь день [Василь] то *стоял у оконца, то слонялся из угла в угол. ...Гэта яна [Хадоська], значыцца, была калія Вольгі (Людзі на балоце).* -- Это она [Хадоська], стало быть, была рядом с Вольгой. ...*Відаць ей [маці] проста няёмка было стаяць калія сына (Людзі на балоце).* -- Видно, ей [матери] просто неловко стоять молча рядом с сыном. Адпаведнік з рядом с перакладчык выбірае для таго, каб перадаць кантактнае размяшчэнне асобы, прадмета калія іншай асобы, прадмета.

Варыянтны адпаведнік да беларускага словазлучэння адрозніваецца і стылістычнай маркіраванасцю. Напрыклад, словазлучэнні, якія выражаюць аб'ектныя адносіны, тыпу *пачне гаворку пра Васіля* маюць у рускай мове, акрамя адпаведніка з прыназоўнікам *о* (*об*), адзінку з *про*: *заведёт разговор про Василя*. Беларускае словазлучэнне з *пра* і рускі адпаведнік з *про* суадносяцца толькі часткова, у межах пэўнай сітуацыі — пры перадачы гутарковай мовы, што не зайды ўлічваецца перакладчыкамі. Ужыванне названага варыянтнага адпаведніка пры перакладзе нейтральных кантэкстах супярэчыць стылістычнай танальнасці арыгінала.

Розніца паміж адзінкамі арыгінала і перакладу можа быць і семантыка-стылістычны харктэр. Так, аб'ектныя словазлучэнні з прыназоўнікам *за*, у якіх ролю галоўнага слова выконваюць дзеясловы *быць, стаць, застацца, паставіць, абраць* і пад., залежчага — назоўнікі вінавальнага склону, што абазначаюць род дзеякісці за чытку, пасаду, якую займае або на якую абіраецца асоба, в. ваяюць адносіны замяшчэння: *быць за старышню, застацца за гаспадара*. Словазлучэнне такой структуры часцей за ўсё перакладаецца рускім адпаведнікам з назоўнікам творнага склону без прыназоўніка: *нанялся за вартаўніка — нанялся сторожем, выбраў за старшага — выбрал старшим*. Трэба адзначыць, што ў перакладзе можа ўжывацца словазлучэнне з прыназоўнікам *за* і назоўнікам вінавальнага склону: *пакідалі за вартаўніка і гаспадара — ставили за сторожа и хозяина, узяць за сватоў — взять за сватов*. Рускі адпаведнік з прыназоўнікам *за* ў прыведзеных прыкладах стылістычна маркіраваны. Акрамя таго, ён адрозніваецца ад беларускай адзінкі і сінанімічнай яму рускай з назоўнікам творнага склону без прыназоўніка тонкім адценнем *няпоўнай, недастатковай*, дакладней кваліфікацыі, намёкам на магчымасць пераацэнкі або некаторую ўяўнасць ацэнкі. Як бачым, рускі адпаведнік-варыянт назоўнікам творнага склону без прыназоўніка адрозніваецца ад беларускай адзінкі тыпу *“быць за гаспадара”* толькі структурай, у той час як адпаведнік-варыянт, ідэнтычны структурай беларускаму, адрозніваецца стылістычнай афарбоўкай і адценнем значэння.

Выбар рускага варыянтнага адпаведніка да беларускай адзінкі рэгулюеца таксама магчымасцю або немагчымасцю спалучэння прыназоўніка з залежным кампанентам у словазлучэнні. Адпаведнікамі да беларускага словазлучэння, у складзе якога прыназоўнік *паўз* і назоўнік вінавальнага склону, з'яўляюцца рускія адзінкі з прыназоўнікамі *мимо* і *вдоль*, прычым у словазлучэнні з прыназоўнікам *вдоль* залежны кампанент выражаетца неадушаўлённым назоўнікам, які абазначае прадмет, што мае працягласць, а ў словазлучэнні з

прыназоўнікам мімо -- і неадушаўлённым і адушаўлённым назоўнікам: *праехаў паўз болота -- проехал вдоль болота, ішла паўз дом -- шла мімо дома, ехалі і ішлі паўз малога -- ехали и шли мімо мальца.*

Фактычны матэрыял сведчыць, што сярод фактараў, якія абузовілі ўжыванне рускага варыянтнага адпаведніка да беларускага словазлучэння, -- семантыка словазлучэння, стылістычная маркіраванасць і спалучальнасць кампанентаў словазлучэння.

Выкарыстанне трансфармаваных адпаведнікаў звязана з пэўнымі ўмовамі, якія суправаджаюць ужыванне іх у перакладзе: а) асаблівасцямі мовы перакладу (адсутнасцю слоўнікаў адпаведніка да кампанента словазлучэння з арыгіналам); б) асаблівасцямі мовы арыгінала (ужываннем дыялектных адзінак); в) экстраплінгвістычнымі фрагарамі.

У беларускай мове прыназоўнік *праз* можа ўжыванча ў складзе словазлучэнняў, якія выражаюць часавыя адносіны, са значэннем "на працягу пэўнага адрэзка часу": *маўчай праз усю вячэр*, *не думаў гаварыць праз уесь сход*. Натуральна, што рускі адпаведнікі з прыназоўнікамі через, спустя ў гэтых выпадках в'ялікія нельга, таму перакладчыкі звязтаюцца да трансфарматаў адзінак, якія ў семантычных і стылістычных адносінах могуць толькі часткова супадаць з зыходным словазлучэннем: *пока ужин, или все время молчал; молчал весь ужин; поначалу и не думал высказываться; в течение собрания не думал говорить*. Рускі адпаведнік *нончану и не думал высказываться* мае іншую семантыку ў параўнанні з беларускай адзінкай *не думаў гаварыць праз уесь сход*, паколькі залежны кампанент *поначалу* абазначае "у пачатку чаго-небудзь", а не "на працягу". Адпаведнік *не думал говорить в течение (если же) собрания* мае адценне кніжнасці, якое надае яму прыназоўніку *в течение*. Відавочна, што перадача зыходнай адзінкі з *праз* адпаведчыкам молчал весь ужин, молчал все время, пока ужинали найбольш ад'явленай.

Ужыванне трансфармаваных адпаведнікаў выклікаеца не толькі несупадзенчыя ў іх ўзроўнях значэнняў адзінак арыгінала і перакладу, але і выкарыстаннем ў арыгінале словазлучэння, не характэрнага беларускай літаратурнай мове: *Ён [Міканор]... зірнуў у акно да каня* (Завеі, снежань). [*Башлыкоў*] *кінуў позірк да яе* [Ганны]. (Завеі, снежань). ...[*Яўхім*] *глянуў да печы...* (Завеі, снежань). *Зайчык кінуў вачыма да Хоні...* (Подых навальніцы). У якасці адпаведнікаў да словазлучэння, у складзе якога прыназоўнік *да* і назоўнік роднага склону, у перакладах выступаюць: *Он [Міканор]... глянул в окно на коня. [Башлыков]... бросил взгляд на неё [Ганну]. ...[Евхим] повернулся к печи. Зайчик повёл глазами в сторону... Хони...* Адзінка арыгінала мае, на нашу думку, семантычнае адценне -- *глянуў мімаходам, хутка*. У рускім

адпаведніку з прыназоўнікам *на* і назоўнікам вінавальнага склону такое адценне значэння не выяўлена. У трансфармаваным адпаведніку *пвернулся к печи* галоўны кампанент выражаны дзеясловам *са* значэннем руху, а не зрокавага ўспрымання; значэнні залежных кампанентаў арыгінала і перакладу адразніваюцца адценнем у семантыцы: *глянуў да печы* -- у бок прадмета, *пвернулся к печи* -- у кірунку да прадмета. Рускі адпаведнік са спалучэннем *в сторону* і назоўнікам роднага склону найбольш блізкі значэннем да зыходнага словазлучэння.

У перакладах твораў І.Мележа назіраецца выкарыстанне трансфармаваных адпаведнікаў, што прадыстравана суб'ектыўнасцю перакладчыцкага ўспрымання значэння адзінкі ў калягэце. Трансфармуючы словазлучэнне, перакладчык часам змяняе не толькі прыназоўнік, але і галоўнае і залежнае слова: *лужынка пры кустах* -- лужыца под кустами, *ідзе паўз лес* -- идёт к лесу, *ішла мікснатоўну* -- проходила сквозь толпу, *суняў ля куста* -- отвёл к кусту, *туулілася ля берага* -- лепілася к берегу, *вісе мікс вокан* -- висел в простенке і інш. Семантычная суідносенасць названых трансфармаваных адпаведнікаў і зыходныя адзінак можа быць рэалізавана поўнасцю, часткова або асуночна не рэалізавана. У пераважнай большасці ў трансфармаваных адпаведніках такога тыпу назіраецца частковая або поўная семантычна неадпаведнасць з арыгіналам. Напрыклад, *ідзе паўз лес* -- рухае ща каля лесу, *идёт краем леса* -- рухаецца ў самім лесе.

Параўнальны аналіз словазлучэнняў арыгінала і перакладу дазволіў выявіць тры віды функцыйнальных адпаведнікаў, ад аргументаванасці выкарыстання якіх залежыць якасць перакладзенага тэксту, семантычнасць, смысльнасць адпаведнасці яго тэксту арыгінала.

У другій главе "Трансфармацыі пры перакладзе сказа з беларускай мовы на рускую" прадметам даследавання з'яўляюцца шматлікія межовыя пераўтварэнні, якія выкарыстоўваюцца для таго, каб скрозь перакладу з максімальнай паўнатой перадаваў інфармацыю, адлючочную ў сказе арыгінала.

Традыцыйна трансфармацыі падзяляюцца на граматычныя, лексічныя і лексіка-граматычныя. Пры граматычных трансфармацыях пераўтвараецца фармальная структура адзінкі і застаецца нязменнай яе семантычна напоўненасць. З граматычных пераўтварэнняў можна вылучыць марфалагічныя (замены часцін мовы, формаў дзеяслова і інш.) і сінтаксічныя (замены членаў сказа, цэльных сінтаксічных канструкцый). Найчасцей марфалагічныя і сінтаксічныя замены выкарыстоўваюцца адначасова. Лексічныя трансфармацыі -- прыёмы, з дапамогай якіх

значэнне іншамоўнага слова высвятляеца ў кантэксце і падбіраеца адпаведнік, што не супадае са слоўнікамі адпаведнікам. Лексіка-граматычныя трансфармацыі ахопліваюць як граматычную будову пэўнай адзінкі, так і яе семантычную напоўненасць. Пры аналізе перакладу сказаў з беларускай мовы на рускую ў цэнтры ўварі былі граматычныя і лексіка-граматычныя трансфармацыі.

Усе трансфармацыі зводзяцца да наступных тыпаў: перастаўка, замена, дабаўленніё і пропускаў. З чатырох названых тыпаў падметам аналізу ў дысертацыі быў трэці: замены, дабаўленні і пропускі адпаведна другі, трэці і чацвёрты раздзелы.

Замены -- найбольш распаўсюджаны від перакладчыцкіх трансфармацый. Замяняцца могуць як граматычныя або формаў слоў, часціны мовы, члены сказа, тыпы сінтаксічнай сувязі і інш.), так і лексічныя, таму можна гаварыць пра граматычныя і лексічныя замены. Замена ў сказе звычайна выклікаеца агучасцю той або іншай канструкцыі ў мове перакладу, несупадзеннем з ужыванні канструкцый, а таксама неаднолькавым словаўжыццем, рознай спалучальнасцю слоў.

Пры заменах членуў сказа зменяюцца групы слоў у тэксце перакладу ўжываючыя ў іншых сінтаксічных сукцыйях, чым іх адпаведнікі ў арыгінале, інакш кажучы, з'яўляючыся змяненне сінтаксічнай структуры сказа, напрыклад: *Міканор Глушак... нервова дыміў, ледзь стрымліваў гнеў* (Завей, снежань). -- *Міканор Глушак... нервно дымил, едва сдерживая гнев. Мальца имчала па дорозе, мінала вёскі и пали* (Мінскі напрамак). -- *Мальца мчалась по дороге, минуя деревни и поля.* Ужыванне дзеепрылоў замест асабовай формы дзеяслова адносіць на другі плач тадатковае дзеянне, што ў тэксце арыгінала было раўнаправнае з асноўным. Трансфармацыю такога тыпу можна растлумачыць спецыфікай дзеепрылоў, якое ў форме незакончанага трапезыя азначае дадатковое дзеянне, што адбываецца адначасова з дзеяннем, названым дзеясловам-выказнікам.

Граматычная трансфармацыя ў перакладзе ахоплівае сінтаксічную будову сказа, яго марфалагічную выражанасць і закранае ў пэўнай ступені семантыку сказа. Пры аналізе перакладу было выяўлена, што найбольшы ўплыў на семантычную напоўненасць сказа аказвае лексіка-граматычная замена: *Пільны, насцярожсаны, ступіў ён [Башлыкоў] у хату* (Завей, снежань). -- *Будто сжавшись в комок, он [Башлыков] вошёл в хату.* Семантычную напоўненасць адзінкі перакладу адрозніваеца ад семантычнай напоўненасці адзінкі арыгінала: *пільны, насцярожсаны -- напружана-уважлівы, трывожны ў чаканні чаго-небудзь; будто сжавшись в комок -- "подобравшись всем телом".* І ў арыгінале, і

ў перакладзе характеристызуеща ўнутраны стан героя, але рознымі сродкамі. Лексіка-граматычная трансфармацыя выклікала неадпаведнасць у семантыцы адзінак.

Лексіка-граматычныя замены неабходныя, апраўданыя пры перакладзе канструкцый, у якіх прайўляеца спецыфіка, самабытнасць мовы арыгінала: *Відаць, толькі бралася на золак* (Завеі, снежань). -- *Відно, зорька только занималась.* ...*Брала на мароз* (Людзі на балоце). -- *Начало подмораживать.* -- *Мороз крепчал.* Адзінкі арыгінала і адпаведнікі перакладу адрозніваюцца семантыкай кампанентаў, паходзячыя з структуры, стылістычнай афарбоўкі. Адпаведнік *Moro* крепчал у адрозненне ад адзінкі *Брала на мароз* рэалізуе значэнне праягу і ўзмацнення дзеяння, а не яго пачатку.

У раздзеле аналізующа таксама замены простага *казъ* складаным, складанага -- простым. Замена складанага сказа простым абумоўлена перш за ўсё перакладам на рускую мову даць Ѹ азначальных частак сказа, перадача якіх патрабуе ўжывання дзеяпрыметніковага зварота, характеристычнага для рускай літаратурнай мовы і малапрадуктыўнага ў беларускай: *Нядоўга было чакаць м лін. што з густа спелі ў гадючых зарасніках* (Людзі на балоце). -- *Нядо́ло было ждать и малины, густо зреющей в гадючих зарослях.* Адпаведнікамі даданых азначальных частак арыгінала могуць выступіць і іншыя сродкі перакладу: дапасаванае неадасоблене азначэнне, выражанае прыметнікам, дзеепрыметнікам, займенікам (вачэй, *что чакалі, малілі* -- ждущих, умоляющих глаз; *даўр*, *што мелі самі* -- своих запасов; дзяўчынку, *что ішла адна* -- юная девочку); недапасаванае неадасоблене азначэнне, выражанае спалучэннем назоўніка з прыназоўнікам або назоўнікам у жонкіх склону (*галіны дрэў, что былі над імі* -- ветви деревьев над головой; тон, *якім ён гаварыў* -- манера общения); азначэнне-прыдатак (сяло Аксаніна, *что сядр од стэпаў* -- село Оксанино, стэпні село); акалічнасць, выражаная дзеепрыслойным зваротам (*Ганна, якая начапіла ўжо калыску на сук* -- Ганна, повесив люльку на сук); акалічнасць, выражаная назоўнікам з прыназоўнікам (цяжкія граматы, *что стаялі недалёка за сялом*, зноў загрукаталі -- за селом опять загрохотали тяжёлые орудия) і інш. Ступень рэалізацыі семантыкі сказа арыгінала ў названых адзінках перакладу розная, замена часам спалучаецца з пропускам, перастаноўкай.

У даследаванні аналізующа і замены іншых даданых частак сказа (дапаўнільных, акалічнасных і г.д.), а таксама трансфармацыі падпрарадкавальний сувязі на злучальную, злучальнай -- на падпрарадкавальную, злучальнай і падпрарадкавальнай сувязі на

бяззлучнікавую, бяззлучнікавай -- на злучальну або падпарацкавальну.

Дабаўлэнне як від трансфармацыі -- гэта адзін з прыёмаў перакладчыцкай дзеянасці, пры якім у сказ дадаецца адзін або некалькі кампанентаў, што прыводзіць да пашырэння структуры сказа, а таксама і да семантычных змен. Дабаўляюцца не толькі кампаненты простага сказа, а і часткі складанага сказа і нават асобныя сказы.

Сярод дабаўленняў выразна выдзяляеца некалькі падгруп: а) дабаўлennі, выкліканыя разыходжаннямі ў лексічных сістэмах мовы арыгінала і мовы перакладу, неабходнасцю ўдакладнення для носьціта мовы перакладу рэаліі, названай у арыгінале (*нішчымніц* -- *постные дни*); б) дабаўлennі, ўжыванне якіх выклікана несупадзенлем пэўных формаўтаральных мадэляў арыгінала і перакладу (*чубелька* -- *небольшенькая гать*); в) дабаўлennі, абумоўленыя спецыфікай мовы арыгінала (ужываннем дыялектных слоў, а таксама слоў з кантэкстуальным значэннем (*дамоўка* -- *родной сол*; *вінаватасць* -- *ощущение вины, чувство вины*)); г) дабаўлennі, выкліканыя папярэднімі трансфармацыямі-заменамі (збочылі -- *спусти с дороги, зашчапілі* -- *закрыли на крючок*); д) дабаўлennі, выкліканыя ўзнаўленнем элементаў, прапушчаных у выходнай мове і аблаксовых, на думку перакладчыка, у мове перакладу. Трансфармацыі-дабаўлennі апошній падгрупы найбольш упłyваюць на семантычную напоўненасць адзінкі, вядуць да пэўных стылістычных або тэматичных страт: "Трэба неадкладна -- *нейкія строгія меры...*" -- *падумал* [Алейка] (Завей, снежань). -- "Срочно надо принимать какие-то строгие меры..." -- *подумал* [Алейка]. Адзінка арыгінала больш адпавядае размоўнаму сінтаксісу: адрывістасць думак, фрагментарнасць, у перакладзе гэта не ўлічваецца.

Пропускі -- гэта такі прыём перакладчыцкай дзеянасці, калі адзін або некалькі кампанентаў сказа пры перакладзе апускаюцца. Сярод пропускаў, як і сярод дабаўленняў, можна вылучыць некалькі падгруп: 1) антэкстуальная апраўданая (папярэднім кантэкстам, кантэкстам сказа), 2) кантэкстуальная не апраўданая, якія прывялі: а) да страты трансфармацыі, б) да сэнсавых змен, в) да вобразных змен. Кожная з назанных падгруп аналізуецца, асаблівая ўвага ўдзяляецца пропускам, якія прывялі да сэнсавых або вобразных змен: -- *A, Хадзюля! Канаплянка!* -- прамовіў ён [Яўхім] весела, падсмейваючыся з яе твару, абсеянага, як *канапляным насеннем, рабацікамі* (Людзі на балоце). -- -- *A, Ходюля! Коноплянка!* -- восхлікнул он [Евхім] весело, насмехаясь над ей лицом, усыпанном веснушкамі. У перакладзе прапушчана акаличнасць, выражаная парадунальным зваротам, які мае важную сэнсавую нагрузкую -- тлумачыць мянушку *канаплянка*.

Пропускі, звязаныя з вобразнымі зменамі ў сказе, могуць трансфармаваць вобраз часткова або поўнасцю: *Башлыкоў выехаў з Юравіч зацемна, з такім разлікам, каб дабраца да Алешинікаў у самым белым ранку* (Завеі, снежань). -- *Башлыков выехал из Юровичей затемно с таким рассчётом, чтобы добраться до Алешиков к рассвету.* Самы бэлы ранак -- выразнае і вобразнае вызначэнне часу, выразнасць дасягнута ўжываннем азначэння *самы бэлы*. У мове перакладу выкарыстана адзінка *к рассвету* -- агульны, нейтральны паказчык чэсн.

У заключэнні выкладзены асноўныя выводы даследавання:

1. Даследаванне мовы арыгінала і перакладу твораў Мелека дазваляе вызначыць адрозненні ў лексічным значэнні слоў, у функцыянальных асаблівасцях, стылістычных іказчыках, эмацыйнальна-экспрэсійнай афарбоўцы, а таксама ў міфе учальнасці адзінак кожнай мовы. Параўнанне арыгінала і перакладу дае падставу зрабіць вывад аб тым, што канструкцыі беларускай мовы на ўзоруні словазлучэння маюць трох відаў адпаведнікаў (частайнія, варыянтныя і трансфармаваныя), выбар і ўжыванне можаць з якіх абумоўлены шэрагам фактараў: а) нацыянальны спцыфік словазлучэння арыгінала, б) наяўнасць ў мове перакладу некалькіх сінанімічных адпаведнікаў да кампанентаў слоў, якія арыгінала, в) адсутнасць ў мове перакладу аднаго з кампанентаў словазлучэння (1, с. 109).

Сярод беларускіх канструкцый, што маюць пастаянныя адпаведнікі, якія адрозніваюцца ад аднічак арыгінала склонавай формай залежнага кампанента або прычазнёмкам і склонавай формай залежнага кампанента, назавёму кансрукцыі тыпу: *аддзячыць вам -- отблагодарить вас, жанюся з табою -- женюсь на тебе, смяяліся з чутак -- посмеивались /ад сутаки, хварэй на туберкулёз -- болел туберкулёзом, зашоргала га ногах -- зашаркала по ногам, гаварыў да яго --- говорил ему.* Ужыванне іншых сінтаксічных сродкаў -- трансфармаваных адпаведнікаў -- пры наяўнасці ў перакладзе пастаяннага адпаведніка, як сведчыць прааналізаваны матэрыял, нерэгулярнае, выпадковое. Іншыя трыкі арыгінала ўзнаўляеца ў перакладзе часам на ўзоруні іншых адзінак (замест словазлучэння — слова або сказ). Поўны аб'ём значэнняў адзінкі арыгінала і трансфармаванай адзінкі перакладу звычайна не супадае (6, с. 221).

2. Пры наяўнасці ў мове перакладу некалькіх сінанімічных адзінак для перадачы словазлучэння арыгінала перакладчыкі карыстаюцца варыянтнымі адпаведнікамі. Эквівалентнасць паміж варыянтнымі адзінкамі перакладу і адзінкай арыгінала магчымая, але, як правіла, частковая, бо кампаненты іх могуць адрознівацца семантыкай

(выбіраліся паўз агарод -- выбралась огородами, цягнуліся ўсцяж фронту -- тянулись по (всему) фронту, пайшоў праз Курані -- пошёл по Куреням, прошёл Курени, выбралася пад поўнач -- выскользнула в полночь і інш.); стылістычна (забыцца пра Карча -- забыть про Корча, не пухнем з голаду -- не пухнем с голода); семантыкай і стылістычна (пакідалі за вартаўніка і гаспадара -- оставляли за сторожа и хозяина); сполучальнасцю слоў (праехаў праз балота -- проехал вдоль болота, ехалі паўз малога -- ехали мимо мальца, задрамаў пад досвітак -- задремал под утро). Ігнараванне частковай суаднесенасці пры пэчборзе варыянтных адпаведнікаў да адзінак арыгінала можа прывесці да семантычнай, стылістычнай і семантыка-стылістычнай неадназначнасці словазлучэнняў арыгінала і перакладу (1, с. 110 - 114).

3. Шырокі дыяпазон і неардынарнасць мележаўскіх ансрукций на ўзроўні словазлучэння, багацце іх семантычных адзінчыяў асумоўліваюць выкарыстанне ў якасці адпаведнікаў да іх разнагатыпных сродкаў, у тым ліку і трансфармаваных, якія выявляюцца ў пэчённых кантэкстах; выкарыстанне іх звязана з асаблівымі фактамі: адсутнасцю для пэўнай адзінкі арыгінала адзінкі перакладу (*іши абылі дарогі -- были вдоль дороги, сядзелі ў скрай лесу -- сидел в придорожном кустарнике*) (1, с. 115, с. 117 – 118); ужываннем у арыгінале словазлучэнняў, якія нельга лічыцца нормай літаратурнай мовы (глянуў да яго -- посмотрел в сторону его, глянуў да печы -- отошёл к печи) (3, с. 62 - 83); своеасаблівасцю перакладчыка а ўспрымання сэнсу выказвання, імкненнем удасканаліць тэкст (*лужынка пры кустах -- лужица под кустами, сеў да стола сея за стол, ідзе паўз лес -- идёт краем леса, паглядзеў ўсцяж дарогі -- посмотрел на дорогу, ішла між натоўту -- проходила сквозь тлупу і інш.*) (1, с. 116). Пашук раўназначных функцыянальных адпаведнікаў да словазлучэнняў арыгінала -- складаная задача, вяршэнче якой залежыць ад умення перакладчыка глыбока пранікнуць у сэнс адзінак (1, с. 118).

Стылічны анализ канструкций арыгінала на ўзроўні лексіческіх іх адпаведнікаў у перакладзе сведчыць аб пераважным выкарыстанні пастаянных адзінак (62,6%), менш прадуктыўным – варыянтных (30%) і трансфармаваных (7,4%), якія патрабуюць асаблівой увагі перакладчыка, таму што толькі часткова суадносяцца з зыходнай адзінкай (назіраючы адрозненні ў семантыцы, сполучальнасці, стылістычнай афарбоўцы).

4. Пераклад ажыццяўляецца на розных узроўнях, г. зн. за адзінку перакладу прымаецца слова, словазлучэнне, сказ і інш. Пры

перакладзе з блізкароднасных (з беларускай на рускую) моў без змен могуць ужывацца сказы цалкам. Аднаразу прынцыпе пераклад немагчымы без пэўных змен, што назіраюцца ў змесце і структуры канструкцый. Неадпаведнасці ў сістэмах беларускай і рускай моў выявляюцца неабходнасць у граматычных і лексіка-граматычных трансфармациях --тых прыёмах і способах, якімі карыстаюцца перакладчыкі пры ўзнаўленні на іншай мове адзінак (у прыватнасці -- сказаў, арыгінала (2, с. 44).

5. Пры перакладзе сказа з беларускай мовы на рускую выкарыстоўваюцца замены, дабаўленні, пропускі, якія закранаюць не толькі структуру сказа (прыводзяць да змен членіні сказа і іншых частак сказа, пашыраюць або звужаюць структуру сказа), а таксама аказваюць уплыў на семантычную напоўненасць адзінкі (4, с. 53).

6. Граматычныя трансфармациі ў сказе абумоўлены несупадзеннем граматычнай, лексічнай і слоўчутаральнай сістэм абедзвюх моў. Семантычная напоўненасць сказа арыгінала і сказа перакладу застаецца пры гэтым аднольквай. Лексіка-граматычныя трансфармациі абумоўлены спецыфічніццю мовы арыгінала, адметнасцю мовы перакладу, асаблівасцямі перакладчыцкага ўспрымання зместу сказа. Выкарыстанне лексіка-граматычных трансфармаций у сказе прыводзіць да змен у сесантнай напоўненасці сказа, страт некаторай інформацыі, змен або спадзіўнага вобраза (4, с. 49 - 52). Ступень эквівалентнасці сказа арыгінала і адзінкі перакладу залежыць ад тыпу і аргументаванасці выкарыстанай трансфармациі (2, с. 57).

Даршчынны аналіз беларускіх канструкцый на ўзорыні слоўчутаральнага учэння і сказа з твораў І.Мележа і іх перакладу на рускую мову, яе магчымасць зрабіць выгад абытym, што якасць перакладу залежыць ад майстэрства перакладчыка, ад яго ўмення правільна падабраць функцыянальны адпаведнік перакладу да адзінкі арыгінала (1, с. 118), ад яго здольнасці беспамылкова прымяніць адпаведны тып трансфармациі ў сказе (5, с. 216).

## ПУБЛИКАЦЫІ ПА ТЭМЕ ДЫСЕРТАЦЫІ

1. Шаўчук М.С. Беларускія прыназоўнікавыя канструкцыі і іх адпаведнікі на рускай мове // Мойныя адзінкі ў кантэксле: Зб. навук. арт. / Мін. дзярж. пед. ін-т; Пад рэд. Н.В.Гаўрош. -- Мінск, 1991. -- С. 108 - 119.
2. Ржавуцкая М.С. Кантэкстуальныя трансфармацыі ў мастацкім перакладзе // Слова. Вобраз. Кантэкст: Зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. пед. ун-т; Пад рэд. Н.В.Гаўрош. -- Мінск, 1994. -- С. 43 - 57.
3. Ржавуцкая М.С. Словазлучэнні з прыназоўнікамі *a, прса, да* ў арыгінале і перакладзе мастацкага тэксту // Роднае слова. -- 1995. -- № 4. -- С. 59 - 63.
4. Ржавуцкая М.С. Лексіка-граматычныя перакладчыцкія трансфармацыі ў структуры простага сказа // Бесід Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта. -- 1998. -- № 3. -- С. 19 - 53.
5. Ржавуцкая М.С. Трансфармацыі пры перакладзе мастацкага тэксту (да праблемы даследавання) // Улюблёны ў роднае слова: Навуковае выданне з нагоды 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф.М.Янкоўскага / Рэд. П.А.Міхайлаў. -- Мінск: БДПУ імя Максіма Танка, 2000. -- С. 213 - 216.
6. Ржавуцкая М.С. Кантэкстуальныя замены ў структуры словазлучэння пры перакладзе мастацкага тэксту // Улюблёны ў роднае слова: Навуковае выданне з нагоды 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф.М.Янкоўскага / Рэд. П.А.Міхайлаў. -- Мінск: БДПУ імя Максіма Танка, 2000. -- С. 216 - 221.

## РЭЗЮМЕ

*Ржавецкая Марына Сяргееўна*

**Пераклад сінтаксічных канструкцый  
з беларускай мовы на рускую  
(на матэрыяле твораў Івана Мележа)**

**Ключавыя слова:** сінтаксічная канструкцыя, словазлучэнне, пастаянны адпаведнік, варыянтны адпаведнік, трансфармаваны адпаведнік, сказ, граматычная трансфармацыя, лексіка-граматычная трансфармацыя, замена, дабаўленне, пропуск.

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца творы І.Мележа і іх пераклады на рускую мову розных аўтараў (Н.Кіслік, Д.Кавалёва, Т.Залатухінай, М.Гарбачова і інш.). Прадмет даследавання -- словазлучэнні і сказы арыгінала, а таксама сродкі і спосабы перадачы іх на рускую мову.

Мэта даследавання -- усебаковы парапаўнальны анализ беларускіх сінтаксічных канструкцый -- словазлучэння і сказа -- і сродкі перадачы іх у перакладзе на рускую мову. У працэсе даследавання выкарыстоўваўся перавод з парапаўнальны метад. Пры неабходнасці прымняліся лінгвістычны каментарый тэксту, лінгвістычны эксперимент, структурны анализ адзінак, статыстычны анализ.

У дысертальні ўпершыню прааналізаваны віды функцыянальных адпаведнікаў перакладу да прыназоўніковых і беспрыназоўніковых словазлучэнняў арыгінала, вызначаны і ахарактарызованы тыпы трансфармаций пры перакладзе беларускага сказа на рускую мову, устаноўлены прычыны трансфармавання адзінак у перакладзе.

Задыкі даследавания могуць садзейнічаць далейшай распрацоўцы тэорэтычных пытанняў мастацкага перакладу ў межах блізкароднисных мов, будучы спрыяць ўдакладненню практичных пытанняў перакладу з беларускай мовы на рускую, знайдуць прымянецце ў лексікаграфічнай практицы. Матэрыялы даследавання могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы вучэбнага дапаможніка па парапаўнальнай граматыцы беларускай і рускай мовай.

## РЕЗЮМЕ

*Ржегутская Марина Сергеевна*

**Перевод синтаксических конструкций  
с белорусского языка на русский  
(на материале произведений Ивана Мележа)**

**Ключевые слова:** синтаксическая конструкция, сл. словосочетание, постоянное соответствие, вариантное соответствие, трансформированное соответствие, предложение, грамматическая трансформация, лексико-грамматическая трансформация, замена, добавление, прономиник.

**Объектом исследования** являются произведения И.Мележа и их переводы на русский язык разных авторов (Н.Илика, Д.Ковалёва, Т.Золотухиной, Н.Горбачёва и др.). **Предмет исследования** — словосочетания и предложения оригинала, а также средства и способы передачи их в переводе на русский язык.

**Цель исследования** — всесторонний сравнительный анализ белорусских синтаксических конструкций — словосочетаний и предложений — и средств передачи их в переводе на русский язык. В процессе исследования использовался в основном сравнительный метод. При необходимости применялся лингвистический комментарий текста, лингвистический эксперимент, структурный анализ единиц, статистический анализ.

В диссертации впервые проанализированы виды функциональных соответствий перевода для предложных и беспредложных словосочетаний оригинала, определены и охарактеризованы типы трансформаций при переводе белорусского предложения на русский язык, установлены причины трансформирования единиц в переводе.

Результаты исследования могут содействовать дальнейшей разработке теоретических вопросов художественного перевода в рамках близкородственных языков, будут способствовать уточнению практических вопросов перевода с белорусского языка на русский, найдут применение в лексикографической практике. Материалы исследования могут быть использованы при подготовке учебного пособия по сравнительной грамматике белорусского и русского языков.

## SUMMARY

*Rzheutskaya Marina Sergeevna*

**Translation of syntactic constructions from  
Belorussian into Russian (in the works by I.Melez)**

**Key words:** syntactic construction, word combination, constant correspondence, variant correspondence, converted correspondence, sentence, grammar conversion, lexicogrammar conversion, substitution, supplement, omission.

The object of study are works by I.Melez and their translation into Russian made by different authors (N. Kislik, D. Kovalyo, T. Zolotukhina, N. Gorbachov and others).

The subject of investigation are word combinations and sentences of the original and devices of their interpretation in Russian translations.

The purpos of reseach is a multilateral comparative analysis of Belorussian syntactic constructions, word combinations and sentences and devices of their interpretation in Russian translations. In the process of study mostly comparative method was used. When appropriate linguistic experiment linguistic commentaries of the text, structural analyses of speech units were, calculations analysis.

The thesis for the first time analysed different types of functional Russian correspondences for Belorussian prepositional and unprepositional word combinations; it defined and characterized types of conversions in translations into Russian and determined the reasons of conversion speech units in translation.

Results of the research may promote further elaboration of theoretical problems of fiction translation in cognate languages. They can be used in translations from Belorussian into Russian, in lexicographic practice in compiling Belorussian-Russian dictionaries, in preparation of comparative grammar of the Belarussian and Russian languages.



Падчесна ў друк 18.04.2000 г. . Аб'ём I д..л. Тыраж 100 экз.  
[ака] 363 . Бясплатна.

Ратапрыт БДПУ імя М. Танка. 220809, г.Мінск, вул. Савецкая, 18.

2Ag 41716



8000000 17472 18

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ